

## ПРАБЛЕМА «АКВІТЫЗМУ» У ПАЭМАХ У. ДУБОЎКІ

Творчасць У. Дубоўкі ўзвышэнская перыяду развівалася ў адпаведнасці з агульнымі заканамернасцямі развіцця беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя. Новыя гісторычныя ўмовы, якія пачалі складвацца ў другой палове 20-х гадоў, абумовілі, у асноўным, зварот У. Дубоўкі да больш глыбокага, эпічнага асэнсавання грамадска-палітычных і літаратурна-мастакіх падзеяў. Найбольш прыдатнымі сродкамі для гэтай мэты аўтар абраў жанр паэмы. Тры з іх — «Кругі», «І парпуровых ветразей узвівы...», «Штурмуйце будучыні аванпосты»<sup>1</sup> — з'явіліся значным мастакім дасягненнем паэта. Паэмы доўгі час замоўчваліся, прыніжалася ці зусім не прызнавалаася іх мастака-эстэтычнай вартасцю. Пра іх незвычайнасць, неардынарнасць з боку як мастакай формы, так і зместу гаворыць хаця б той факт, што да апошняга часу не існуе адзінай думкі наконт іх жанравай разнавіднасці. У паэмах У. Дубоўка імкнуўся сродкамі мастакай мовы сцвердзіць новыя формы жыцця, дух эпохі, яе «тыпалагічную» адметнасць. У паэмах таксама адбіліся новыя грамадскія тэндэнцыі, новая нацыянальная і гісторычная свядомасць. Менавіта сама рэчаіннасць будзіла, заклікала да жыцця новыя ідэі, настроі, вобразы, імкненні, якія і сталі вызначальными ў фарміраванні нацыянальнага аблічча беларускай літаратуры з яе адметнай праблематыкай, харэктэрнай мастакай сістэмай, светапогляднымі і светаадчуvalьнымі рысамі і асаблівасцямі. Усё больш у ёй становіліся заўважнымі праявы стылявой шматграннасці, творчай непаўторнасці, шырыня аўтарскага дыяпазону, узрастаючая колькасць тэм і вобразаў. Літаратура прадаўжала рухацца ў напрамку паскоранаага развіцця. У ёй і зараз назіралася адначаснае існаванне розных літаратурных школ, напрамкаў, плыніяў, хоць відавочна пачынае перамагаць тэндэнцыя татальнай уніфікацыі на платформе адзінай пралетарскай ідэалогіі з яе вузкакласавым падыходам да разнастайных праяў жыцця. Лінія натуральнага літаратурнага развіцця відавочна скажалася, дэфармавалася. Не маючы ў далейшым магчымасці свабодна развівацца, літаратура знаходзіла для сябе адзінную аддушыну ў фальклоры. М. Тычына, відаць, мае рацыю, калі гаворыць пра мажлівую прычыну актыўізацыі фальклорнага «начыння» «менавіта ў самы цяжкі для нацыі час»<sup>2</sup>. Фальклорны элемент, ужыты У. Дубоўкам у яго «чыстым» выглядзе, яскрава ўказвае на намеры вырашыць праблемы сінтэзу мастакства, адным з кампанентаў якога і з'явілася народная творчасць. У сувязі з гэтым можна нагадаць слова М. Арочкі, які пісаў, што «ў тых гады (маюцца на ўвазе 20-я гады — В. М.) у артыкулах У. Дубоўкі невыпадкова з'явілася новае слоўца: сінтэзацыя. І як шмат яно значыла для паэта! За ім стаяла цэлая праграма пераўтваральнай работы»<sup>3</sup>. Удалай спробай ажыццяўлення такой праграмы і сталі, на наш погляд, паэмы.

Адной з цікавых стылёвых тэндэнций з'яўляецца іх «амбівалентнасць», цеснае, раўнапраўнае сусідаванне ў іх дасягненні ўрбаністычнай літаратуры з яе арыентацыяй на высокія ўзоры і класічныя формы, і, як ужо зазначалася, мастакае засвяенне прыёмаў і нормаў традыцыйнага народнага мастакства.

Уводзячы ў літаратурны ўжытак арсенал фальклорна-міфалагічных сродкаў, паэт спадзяваўся стварыць нешта нацыянальна-своеасаблівае ў жанрава-стылявых адносінах, непадобнае на вядомыя іншым літаратурам узоры. Фальклорны свет у Дубоўкі не проста ўзнаўляецца, але пераасэнсаваецца і змяняецца ў адпаведнасці з літаратурнымі задачамі. М. Тычына ў сувязі з гэтым зазначае: «У творах жа, у якіх ставяцца важныя праблемы сучаснасці, фальклор цалкам надпарадкуюцца пісьменніцкай задуме і дапамагае выявіць непаўторныя духоўныя стан нашага сучасніка, які намагаецца ахапіць неабдымнае, зрабіць немагчымае, пранікнуць за непраніканую заслону часу»<sup>4</sup>.

Уплятаючы ў мастакую тканину паэм вялікі творчы арсенал мінулага і сучаснасці, Дубоўка дамагаеца эпічнага гучання паэм, у якія, апроч асноўнай сюжэтна-тэматычнай канвye, уводзіць цэлы шэраг цэнтрычных ліній-рэзваг, ліній-медытаций, паэтычную аўтарскую споведзь. Указываючы на гэту асаблівасць пабудовы дубоўковых паэм, М. Арочка піша: «Усё гэта ў сукуннасці і стварае прынцыпова новыя, тыповыя «дубоўкаўскія» адзнакі эпічнасці: дынамізм, узвіхраную сутычку супяречлівых настроёў і адчуванняў, імпульсіўнасць, гулка-імклівую меладычнасць — туу неўтайманаванасць духу героя, праз якую выходзіць ён да мудрага асэнсавання сучаснасці»<sup>5</sup>.

Бачанне свету ў пастаянным руху абумовіла, на наш погляд, цікаласць У. Дубоўкі да пераходных мастацкіх формаў. У кожнай з'яве важны не статычны момант, а працэс станаўлення. Гэта вынікае не толькі з творчых прынцыпаў паэта, але і з ідэйна-мастацкай платформы ўсяго згуртавання, якое імкнулася стварыць «аквітычнае» мастацтва.

Паняцце «аквітызму» ў яго ідэйна-мастацкім праламленні блізка падыходзіць да «кантраснага вобразу» — мастацкай катэгорыі, што складала ядро паняцця «ўзышэнская паэзія». На думку ўзышэнцаў, гэта ўніверсальная катэгорыя. Праз яе можна паказаць дыялектычную наяўнасць адзінства супрацьлегласцей як у сферы сацыяльна-грамадскага жыцця, так і жыцця мастацка-эстэтычнага і асабіста-інтymнага. У адносінах да нацыянальных формаў жыцця ўзышэнцам, як відаць, была блізкая думка Ігната Абдзіраловіча, які гаварыў, што «каб забяспечыць нашаму народу вольную творчасць ва ўсіх галінах жыцця, трэба стварыць і адпаведныя, свае, беларускія формы жыцця», «што жыццё кіруе формамі, а не наадварот», «што жыццё цячэ, што душа чалавека не стаіць, што чалавек павінен укладаць сваё жыццё так, як яно разліваецца і ліеца»<sup>6</sup>. Вылучыўшы «рух-жыццё» як аснову мастацкага крэда У. Дубоўкі, А. Бабарэка ў артыкуле «Аквітызм творчасці У. Дубоўкі» назначае: «Паэзія, і наогул мастацтва, ёсьць выражэнне моцнага, магутнага, величавага, узнятага і наогул прыгожага разнастайных прадаваў руху-жыцця, як элементаў супаратных і супраціўных усяму, што ёсьць у свеце непрыгожага і агіднага. Паэзія — гэта выражэнне свету ў супаджаным праз чалавека адзінстве апазнанага і ўсвядомленага»<sup>7</sup>.

Кантрасны вобраз, паводле трактоўкі даследчыка, уключае два аспекты: першы — адмаўлення, непрыніцця, дэструкцыі, і другі — сцверджэння, пазітыўнасці, творчасці. «Адзінствам гэтых адзнак вызначаецца і тое акыйленства або аквітычнасць, якое ўласціва ўзышэнскаму таленту. Гэта тая яго накіраванасць, якая здолна даваць пачатак рухаў»<sup>8</sup>.

І заўбагі I. Абдзіраловіча пра няспынную «ліючасць» жыцця, і сцверджанні А. Бабарэкі пра дыялектычнае адзінства супрацьлегласцей як асноўную адзнаку дубоўковых твораў падсумоўваючы даволі красамоўныя дэфініцыі М. Мушкинскага: «Паняцце кантраснага вобраза было пакладзена і ў аснову пабудовы харектару, і ў аснову кампазіцыі твора. Гэта значыць, мастацкая цэласнасць, унутранае адзінства стваралася з дапамогай спалучэння супрацьлеглых пачаткаў. Супрацьлеглыя пачаткі — жанравыя, стылевыя, моўныя — камбінаваліся, складваліся ў новую мастацкую якасць. Вось чаму і паэму «Штурмуйце будучыні аванпосты» Дубоўка назваў «камбайнам» (ад англ. combine — камбінаваць, спалучаць). Паняцце кантраснага вобраза ляжала і ў аснове канфлікту — пазіцыя героя, носьбіта пэўных светапоглядных рыс, якасцей, свядома завастралася»<sup>9</sup>.

Не толькі сюжэтна-кампазіцыйная, але і вобразная сістэма дубоўковых паэм, дзе аўтар выражае і сябе, і свае адносіны да свету і творчасці, так або інакш звязаны з «фігурамі» духу. Вобраз цягніка ў гэтым сэнсе адыврывае немалаважную ролю. Асацыяцыі, якія звязваюцца з гэтым вобразам, могуць вывесці нас, пры ўсім астатнім, на асэнсаванне паэтам эстэтычнага ідэалу і нават яго, паэта, маральнай устаноўкі. Усладуленню неспатольнага руху жыцця, абуджэнню творчага духу чалавека «дзеля творчасці жыцця прыгожага, вялікага і нечуванага» служаць наступныя слова паэта:

Мae сябры, супольнікі у працы,  
штурмуіце будучыні аванпосты!  
Мы звыклі перашкодаў не баяцца —  
яны спрыяюць нашаму узросту.

А мы ішлі з імпэтам віратлівым,  
а мы ішлі няспынна і упарты.  
І пурпуровых ветразей узвіvy  
трымалі курс на сонечнае заўтра<sup>10</sup>.

Галоўнай мэце — сцвердзіць у паэмах прынцып аквітызму — падначалені і жанрава-стылевая пабудова паэм, адной з харектэрных адзнак якіх з'яўляецца тое, што вяршынныя моманты жыцця герояў, сацыяльна-гісторычныя катализмы паэт імкненца выразіць як мага меншай колькасцю дзеючых асоб. Дзеяніасць паэм, якія дзіўна, дасягненца малымі, стрыманымі, сціплымі сродкамі: тут адкідваецца ўсё лішнє, што кідаецца ў вочы, занадта эфектнае, што выпірае вонкі. Дзеянне ўесь час як бы адбываецца на авансцэне, бліжэй да гледача, што ўзмацняе эффект яго непасрэднага ўдзелу, гранічна агаляе напятыя пачуцці, падкрэслівае ступень значнасці драматызму,

У. Дубоўка бярэ найбольш зразумелы, «бытавы», канкрэтна-пачуццёвы матэрыял, знешне пазбаўлены налёту двухсэнсоўнасці, неакэрсленасці. Але робіцца гэта, як нам здаецца, у мэтах «асучаснівання» матэрыялу, надання твору актуальнага гучання і значэння, калі зыходзіць з чыста практычных, а больш — гістарычна-сітуацыйных абставін. Па-другое, «уменне бачыць у прыватным, лакальным, вузкім агульнае, универсальнае, шыроканароднае, натуральна пераходзіць ад паказу быту да размовы пра важныя праблемы быцця стала агульнацыйная прыкметай літаратуры»<sup>11</sup>.

Больш зразумелай стане нам пазіцыя паэта, калі прыгадаем тагачасную грамадска-палітычную атмасферу з яе шматгучнай лозунгавасцю, заклікаўсцю, патрабаваннем стаць музе за станок, сесці за штурвал трактара. Зразумела, прыдатная глеба да асэнсавання ідэйнай задумы дубоўковых паэм у той час не была падрыхтаванай. Таму яму і даводзілася лічыцца з асаблівасцямі моманту, шукаць найбольш аптымальныя шляхі выражэння свайгі задумы, выкарыстоўваць такія мастацкія сродкі і прыёмы, якія б не толькі задаволілі густ чытача, але і далі б яму стымул да самастойнага аналітычнага мыслення, пошукаў ісціны. Паэт заставаўся паэтам — з верай у свой народ, у людскую праўду, у высокую духоўнасць, чалавечнасць. А чорная хмара жудасных часін насоўвалася няўмольна і няўхільна...

Паэмам У. Дубоўкі можна называць драмай у вершах, калі мець на ўвазе вастрыню, важнасць, маштабнасць для лёсу чалавека, усяго народа тых праблем, якія аўтар паставіў у ix, наважыўшыся такім чынам правесці мастацкае даследаванне, каб вынесці свой канчатковы прысуд. На жаль, жорсткі час перашкодзіў яму зрабіць гэта. Але тое, што паэт стаяў на баку праўды, сумлення і ісціны, якая для яго, як і для кожнага з нас, можа быць толькі адна,— няма ніякіх сумненняў.

Абраная паэтам досыць простая сюжэтна-кампазіцыйная пабудова, якая па сваіх стылістычных формах і стылеўтаральных прынцыпах набліжаецца да класіцыстычных формаў драматургіі, патрабавала зрабіць акцэнт на асобнай моўнай арганізацыі тэксту з яго ўстаноўкай на «сэнсавы» дыялог. Заўважана, што асаблівасць класіцыстычнай трагедыі, напрыклад, вызначаеца, нароўні з іншымі момантамі, растлумачальнымі і інфармацыйнымі функцыямі драматызаванай мовы. Пагэтаму і дубоўковыя героі не столькі выяўляюць сябе ў дзеянні, колькі ў славесных выказваннях і развагах. Зыходзячы з гэтага, відаць, можна пагадзіцца з тым, што з боку як унутраных, так і знешніх якасцей, уключаючы сюды і асаблівасць жанравай формы, і характар рytmіka-інтанацыйнай пабудовы, і мелодыку верша, паэмы «І пурпуровых ветразей узвівь...» і «Штурмуйце будучыні аванпосты» падпадаюць пад ранжыр «размоўнага» жанру. Зразумела, што дыялагічная кампазіцыйная форма прадугледжвае размоўныя рytмы і інтанацыі, якімі паэт умела карыстаецца. Умацоўвае размоўны эффект і памер белага верша ў першай з названых паэм (апроч уступу і казачных уставак). Дзякуючы гэтаму асноўны цяжар кладзеца на сэнсавыяўленчую і інтанацыйную функцыю рytму, які набліжаецца да натуральнай, раскаванай моўнай фразы, перадачы жывога маўлення. Не ў меншай меры таму спрыяе і пяцістопны ямб, як самы аптымальны ў перадачы жывой гаворкі.

Падзеі і эмацыянальны стан, усе элементы інтыры ў паэмах пададзены ў рамках растлумачальнага (інтэрпрэтацыйна-інфармацыйнага) характару мовы, у большай ступені маналагізаванай і дыялагізаванай. Мова «персанажаў» паэм (Лірык — Матэматык, Пасажыр — Кандуктар) падпарадкована закону самавытлумачэння, своеасаблівага доваду і аргументавання з некаторымі элементамі «самааналізу». У слоўных баталіях герояў паэм улоўліваецца не толькі прамое значэнне слоў, але і ўнутраны жэст гаворачых, іх палемічны запал. У асаблівай сінтаксічнай пабудове мовы, яе спецыфічных зваротах, пабудаваных з уліком «суразмоўніка», бачны ўсе прыкметы размовы і як бы самая яе атмасфера: «Чаго ты расхадзіўся? // Хіба пазбаўлен я правой звычайных // і выказаць не волен думкі смелай?; I сам не ўцаміў добра, а гаворыш, // Яны нам шкодзіць могуць. // Чым жа шкодзіць? // Якая шкода можа з іх адбыцца?» Такога эфекту паэт дабіаеца шляхам аўтактыўнага дзеяння, гранічнага аблізкожоўвання ўдзелу ў ім аўтарскага «я», набліжаючы тым самым паэмы да напружана-апавядальнага характару класіцыстычнай драматургіі. «У класічнай трагедыі,— піша Г. Вінакур,—...дзеючыя асобы не гавораць, а дэкламуюць. Класічная трагедыя будуеца ў прынцыпе на маналозе. Нават абмен рэплікамі, які спарадычна з'яўляецца ў класічнай трагедыі, захоўвае ўсю прыроду маналагічнай мовы»<sup>12</sup>.

Для завастрэння канфлікту паміж героямі У. Дубоўка выкарыстоўвае

кампазіцыйны дыялог. «...У згаданых паэмах,— зазначае Дз. Бугаёў,— дыялог быў дасыць умоўнай формай, у якой выяўлялі сябе шырока абагульневыя сацыяльныя тыпы — не столькі жывыя людзі, адметныя харктыры, колькі носьбіты, прадстаўнікі пэўных ідэй, поглядаў, думак»<sup>13</sup>. Гэта заўвага цікавая тым, што дапамагае вызначыць ідэйную накіраванасць саміх паэм. А канцепцыя паэм, як нам здаецца, з'яўляеца не столькі рэзультатам сутыкнення ідэй і паняццяў, колькі перадумовай гэтых сутыкненняў, якія спатрэбліся паэту для выражэння гатовай канцепцыі. Нездарма ў прадмове да паэм «І пурпуровых ветразей узвівы...» паэт прызнаеца: «...ты вынік дум і творчага гарэння»<sup>14</sup>. А ў прадмове да паэм «Штурмуйце будучыні аванпосты» У. Дубоўка прама ўказвае на элемент схематызаванасці і тут жа зазначае: «Нельга вінаваці мяне, у звязку з гэтым, у пэйнай схематызаванасці»<sup>15</sup>, падкрэсліваючы, што гэтым прыёмам ён дамагаўся паўней, яскравей вылучыць момант ідэйна значнага, прадстаўнічага, рэпрэзентатыўнага. Зыходзячы з харктыру канфлікту, наяўнасці класічнай інтрыгі, агульнай сюжэтнай напружанасці паэм, іх драматызму, а таксама ўлічваючы тую асаблівасць, што паэт выводзіць герояў на авансцену для таго, каб кожны з іх мог выкласці свае пазіцыі, погляды, ідэі, стаўленне да жыццёва важных бакоў рэчаінасці, надаўшы пры гэтым паэмам форму дыспуту, спрэчкі,— можна акрэсліць жанравую прыроду кожнай з іх як паэмы-мітынга, паэмы-закліка, паэмы-праграмы. Верны свайму прынцыпу «аквітэзма» «нават у сваіх сцверджаннях «адкрытым тэкстам» паэт засведчыў не дэкларатыўны падыход, а цвяроза дыялектычны»<sup>16</sup>.

Форма дыялогу, акрамя таго, дапамагае раскрыць ідэйную і эмацыйнальную сутнасць вобразаў. Апраўлены ў форму дыялога канфлікт вылучаеца асаблівай напружанасцю, непрыміримасцю пазіцый прадстаўнікоў бакоў. Трэба пры гэтым агаварыцца, што хоць папераменна гучыць голас кожнага героя, па сутнасці, яны нераўнапраўныя і нераўназначныя. Голос Лірыка, пры ўсіх астатніх акалічнасцях, вядзе. Матэматык нават інтутыўна, як можна здагадвацца з тэксту, адчувае духоўную перавагу свайго апанента, яго здаровы жыццёвы розум, спрэтыкаванасть, цвярозае стаўленне да жыцця. Таму і вымушаны асцерагацца трапных заўваг Лірыка, каб той у чарговы раз не звёў на нішто яго фанабэрыйства напышлівія тырады. Ненатуральнасць, фальшывая патэтычнасць, безразважлівай ўпэўненасць, тон выказванняў Матэматыка, які не дапускае пяречанняў, насцярожваючы, настройваючы на недаверлівае да іх стаўленне, выклікаючы адмоўную рэакцыю. Відавочная перасцярога, нават прыхаваная зайдрасць улоўліваеца ў яго звароце да Лірыка: «Ізноў ты пусціш нешта з падкавыркай». У гэтых «падкавырках» — глыбока жыццёвы сэнс, самавітая мудрасць народа, праўда жыцця, якую не хацеў заўважаць Матэматык, бо «ідэйная», часовая праўда была на яго баку. Але праўда гістарычная, аб'ектыўная ўсё ж заставалася на баку Лірыка.

У. Дубоўку папракалі ў тым, што ён, пакідаючы сваіх герояў адзін на адзін, сам нібыта застаецца ў баку. Не выяўляючы сябе ў знешній кампазіцыі твораў, голас аўтара пастаянна прысунічае падспудна, выяўляючы сабой унутраны, прыхаваны маналагізм паэм. Ён прайяўляеца не толькі і не столькі ў знешній пабудове паэм, як ва ўсёй вобразна-выяўленчай і ідэйна-эстэтычнай сістэме з яе накіраванасцю ў народна-фальклорную стыхію, з яе зваротам да паэтычных галасоў Пушкіна і Байрана ў якасці гарантаў неразбенчанасці чалавечай души, захавання яе цэльнасці і суладнасці, якія заваёўваюцца ў барацьбе з матэрыяльным светам, з яго нярэдкімі трагічнымі калізіямі. Усёй сістэмай сваіх паэм аўтар даводзіць, што трагізм жыцця не трэба ўспрымаць адчайна і безнадзейна, таму што ў ім заўсёды застаецца магчымасць духоўнай перамогі.

Што бясстрасная інтанцыя Дубоўкі ўяўляе перш за ўсё прыём, становіцца асабліва відавочным, калі разабрацца ў тым, якую ролю адыгрывае ў паэта дыялог, спрэчка, здзяля нагадваючы сабой «слоўную сварку». Народнаму мастацтву гэты прынцып вобразнага сінтэзу разнародных пачаткаў, кантраснага спалучэння жыццёвых «апазіцый», няхай сабе і ў недастатковая развітым і мала распрацаўненым выглядзе, уласцівы з часоў глыбокай старажытнасці.

Варта пры гэтым зазначыць, што падзеі, якія разгортаюцца ў паэмах у лінейнай паслядоўнасці, маюць і мастацкую матывіроўку і апраўданы з боку іх жыццёвой верагоднасці. Сацыяльныя зрухі 20-х гадоў знайшлі мастацка-адэкатнае пераламленне ў драматызаваных паэмах У. Дубоўкі з іх накіраванасцю на паказ вузлавых момантаў, лёсавырашальных у поўным сэнсе слова для народа. Таму прынцып дэкларацыі, завостранасці канфлікту

дапамагае ператварыць слова ў дзеянне, або, дакладней, слова замяняе дзеянне. Адсюль франтальнасць маналогаў і інфармацыйнасць дыялогаў, устаноўка на аратарскую мову, у якой важны момант гаварэння, звароту. Для драматычнага маналога мела значэнне не ўстанаўленьне кантакту, а прэзэнтация героя. Пры гэтым маналог выконваў дадатковую функцыю апісальнага матэрыялу, які ў сваім непасрэдным выглядзе ў паэмах адсутнічае. Сэнтэнцыйнасць, абстрактнасць і абагульняючая ўмоўная вобразнасць (Пасажыр, Кандуктар і г. д.) надаюць персанажам харектар абстрактных фігур, якія ўбіраюць у сябе тыповыя рысы і індывідуальнасць, і абагуленага.

У сувязі з гэтым яшчэ адну тэнденцыю можна прасачыць у паэмах — тэнденцыю да авостранай псіхалагізацыі мовы персанажаў, што выяўляецца ў драматызаванай напружанасці, тэатральнай рэпрэзентатыўнасці канфлікту. Гэта патрабавала ад іх стваральніка, як ужо адзначалася, міжвольнага прыўнясения элементаў рацыйнальнай зададзенасці з відавочнай наяўнасцю лагічных формул і адносінаў, якія прадвызначылі і харектар дзеяння паэм, і якасць абламалёўкі псіхалогіі дзеючых асоб, што пададзены некалькі фармалістычна. Тлумачэнне псіхалогіі дзеючых асоб і іх учынкаў мы павінны шукаць не ў законах псіхалогіі, а ў эстэтычнай абумоўленасці аўтарскай задумы. Відаць, гэта акаличнасць аbumовіла пераход, пераастанне дынамічна насычанага «знешняга» сюжета паэм, зневіні падзеяў у разгортанні думкі, развагі, погляду на важнейшыя пытанні сацыяльна-грамадскага і культурнага жыцця. А ў гэтым ужо заключана момант паўнацэннага драматызаванага прадстаўлення. Незвычайна авостраная сітуацыя, драматычны канфлікт, даведзены да кульмінацыі і абарваны, мае не толькі чиста сюжэтна-тэматычнае, але і грамадска-сітуацыйнае апраўданне.

У жывапіснай палітры мастака, на наш погляд, пераважае графічны пачатак. Лінія імкненца падпарадковаецца сабе колер. Гэта і зразумела, бо стыль паэм звязаны з харектарам ідэйна-мастацкай задумы твора, які імкненца да абсолютнай выверанасці формы. Гранічна строгая, ледзь не з мэтэматычнай дакладнасцю і лаканізмам вывераная мастацкая форма паэм не пакідае нам амаль ніякай надзеі гаварыць пра іх пластычна-зоркавы эквівалент, танцальную шматгучнасць, калейдаскальчынасць. Без асаблівых цяжкасцей можна заўважыць, што зрокавыя, пластычныя вобразы не маюць для паэта вялікага значэння. Досыць відавочная аднатоннасць і манатоннасць у пэўнай ступені кампенсуецца фальклорнымі застаўкамі, уразмаічваннем рытмічнага малюнка (асабліва першай паэм), лірычнымі адступленнямі. Калі гаварыць увогуле, то цэласнасць карціны складваецца з дынамікі думкі, а не з дынамікі пачуцця. Імкненне паэта да гранічнай сцісласці, лаканізму, скандэнсаванасці думкі вымагала ад яго і адбору адпаведных мастацкіх сродкаў, якія падначальваліся аўтарскай ідэі — стварыць максімальная аб'ектыўнае дзеянне. Пульс думкі паэта, што ўвесь час захадзіцца «за кадрам», развагі персанажаў, якія звычайна ў літаратуры папярэднікаў каменціравалі, абрамлялі карціну-образ, сталі ў У. Дубоўкі крыніцай самой вобразнасці, яе сэрцавінай. Дыялогі, шырокая распаўсюджаная ў прозе другіх паловы XIX стагоддзя, напісаныя без усялякага дадатковага каментарыю-суправаджэння, як у п'есе, адкрывалі паэту зручны момант аб'ектыўізаванай апавядальнасці. Але, нягледзячы на такі «аскетызм», паэмы не сталі бясколернымі, не страцілі свае выяўленчыя магчымасці. Колер, як і кампазіцыя, перадае настрой паэм, дынаміку, перанесеную паэтам у план унутранай, псіхалагізаванай рэфлексіі.

Прааналізаваўшы мастацка-эстэтычную вартасць паэм У. Дубоўкі, хай сабе і ў самых агульных рысах, мы прыходзім да высьновы, што ў асноўных мастацкіх адзнаках, вобразастваральных прынцыпах, тэнденцыйнай накіраванасці яны былі ў поўным сэнсе слова наватарскімі, пошукаўымі, адкрывальніцкімі. У многім такімі застаюцца яны і зараз. Тому, відаць, ёсць падставы гаварыць пра іх авангардызм, калі яго разумець як заканамерную гістарычную неабходнасць, якая сваім вынікам мае дэкананізацыю ў мастацтве і антынарматыўнасць у эстэтыцы, прызнанне за сабой права адкрылага, свабоднага, няспынна абламалёўлільнага паказу рэчаіннасці як вечнага руху, дынамікі, адзінства супрацьлегласцей. Такі авангардызм мае ўсе права на месца ў агульным літаратурным працэсе, і больш того — на паўнакроўнае функцыяніраванне. А. Лойка ў сувязі з гэтым падкрэслівае, што цэласнасць літаратуры «ніяк не выключае тых супярэчнасцей, яе развіцця, якія ідуць у ёй паведлуг дыялектычнага закону адмаўлення адмаўлення (падкрэслена мною — В. М.). Само ў цэлым супрацьстаянне ў ёй традыцыйнай гарманічнай класічнасці і авангардысцкага эксперыменту ёсць ужо выява гэтага закону, хоць у большай ступені яго выяўляюць перыпетыі развіцця і

класічна-рэалістичных і класічна-рамантычных традыцый»<sup>17</sup>. З такога пункту погляду авангардызм, а разам з гэтым і аквітывізм паэм У. Дубоўкі, як і аквітывізм усяго ўзвышэнскага мастацтва становіцца больш зразумелым і мастацкі апраўданым.

<sup>1</sup> Цікавым нам уяўлецца факт кампазіцыйнага трывадліцтва паэм. Трывадліцтва як адно са складаемых светабудовы адыгрывала важную ролю ў філософскіх сістэмах Шэлінга і Гегеля. Гэта, на нашу думку, адзнака пастаноўкі ў іх агульначалавечых філософскіх пытанняў.

<sup>2</sup> Тычына М. А. Карапі і крона. Мн., 1991. С. 17.

<sup>3</sup> Арочка М. Беларуская савецкая паэма. Мн., 1979. С. 104.

<sup>4</sup> Тычына М. Карапі і крона. С. 155.

<sup>5</sup> Арочка М. Беларуская савецкая паэма. С. 108.

<sup>6</sup> Абдзіровіч І. Адвечным шляхам: Даосьледзіны беларускага сыветапогляду // Вобраз-90. С. 55, 63—64.

<sup>7</sup> Узвышша. 1928. № 2. С. 111.

<sup>8</sup> Узвышша. 1929. № 6. С. 84.

<sup>9</sup> Мушицкі М. Беларуская крытыка і літаратуразнаўства. Мн., 1975. С. 245.

<sup>10</sup> Узвышша. 1929. № 2. С. 17—18.

<sup>11</sup> Тычына М. Карапі і крона. С. 100.

<sup>12</sup> Винокур Г. Язык «Бориса Годунова» // «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Л., 1936. С. 127—128.

<sup>13</sup> Бугаёў Дз. У. Дубоўка. Крытыка-бібліографічны нарыс. Мн., 1965. С. 126.

<sup>14</sup> Узвышша. 1929. № 2. С. 17.

<sup>15</sup> Дубоўка У. Выбранныя творы: У 2 т. Мн., 1965. Т. 2. С. 137.

<sup>16</sup> Арочка М. Беларуская савецкая паэма. С. 112.

<sup>17</sup> Лойка А. Перыядызацыя — гэта сур'ёзна // Полымя. 1991. № 1. С. 226.

### А. А. СТАНЮТА

## ДОСТОЕВСКИЙ В ВОСПРИЯТИИ БУНИНА

И. А. Бунин, как известно, не любил Достоевского — и сказать так, значит сказать еще очень и очень мягко. Пожалуй, наиболее красноречива в этом отношении сцена из «Грасского дневника» Г. Кузнецовой (декабрь 1930 г.). Трудно удержаться, чтобы не привести ее если не целиком, то как можно полнее: по накалу она может напомнить атмосферу знаменитых «конклавов» самого Достоевского, вызвав невольную улыбку некоторым совпадением происходящего в доме Бунина с тем, что возмущало его у великого романиста. «И. А., который взялся перечитывать «Бесов», сказал:

— ...Подошел с полной готовностью в душе: ну, как же, мол, это, весь свет восхищается, а я что-то, очевидно, не доглядел... Ну вот, дошел до половины, и опять то же самое! Чувствую, что меня дурачат, считают дураком... Бесконечные разговоры, и каждую минуту «все в ожидании», и все между собой знакомы, и вечно все собираются в одном месте, и вечно одна и та же героиня... Нет, плохо! раздражает!

— Что же ты хочешь сказать? — спросила В. Н. (Муромцева-Бунина.— А. С.).

— Хочу сказать, что, очевидно, ошибаюсь не я, а «мир», что мы имеем дело со случаем всеобщего массового гипноза. Но не только не смеют сказать, что король голый, но даже и себе не смеют сознаться в этом.

— ...Вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель? — закричал Зуров.

— Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель. И вы лучше послушайте меня. Я в этом деле кое-что понимаю...

Зуров вскакивает и начинает возмущенно опровергать. В. Н. говорит, что Достоевский объяснил ей многое и в самом И. А., и в жизни всего нашего дома. И. А. с необычайной силой стоит на своем и в доказательство приводит то, что сколько ни читал Достоевского, через год ничего не помнит. Поднимается ужасный шум<sup>1</sup>.

Правда, у Г. Кузнецовой есть замечание о том, что восприятие Буниным Достоевского все же было гораздо сложнее и не всегда столь негативным. Это как будто подтверждается и его словами — о том, что Достоевский «до конца, с гениальностью понял» таких социальных типов, как Шигалев в романе «Бесы»<sup>2</sup>. Тем не менее, вряд ли можно погрешить против истины, определяя в целом отношение Бунина к творчеству Достоевского как раздраженно-неприязненное. Свидетельств тому более чем достаточно и в его собственных дневниках, и в письмах В. Н. Муромцевой-Буниной, и в книге И. Одоевцевой «На берегах Сены» и др. Резко отрицательное отношение к Достоев-